

СІСТЭМА АБМЕЖАВАННЯЎ ПРОДАЖУ і ЎЖЫВАННЯ СПРТНЫХ НАПОЯЎ НА ПРЫФРАНТАВОЙ ТЭРЫТОРЫ БЕЛАРУСКИХ ГУБЕРНІЙ і ЗВЯЗАНЫЯ З ЁЙ ПРАВА ПАРУШЭННІ (1914 – 1915 ГГ)

*Сяргей Мянчэні
Мінск, Беларусь*

Артыкул прысвечаны агляду мерапрыемстваў у Расійскай Імперыі па абмежаванню продажу спртных напояў і піва ў пачатку Першай сусветнай вайны. Аўтар пазначае, што забараняючыя меры і ліквідацыя кропак продажу прывялі да павялічэння ўзроўня нелегальнага гандлю і спажывання алкагольных сурагатаў.

Ключавыя слова: Першая сусветная вайна, цвярозасць, нелегальны гандаль, алкагольныя сурагаты

Да пачатку 1914 г. стала зразумела, што існуючая ў Расійскай Імперыі сістэма дзяржаўнай віннай манаполіі патрабае карэннага перагляду. Імкненне дзяржавы да атрымання прыбылкай прывяло да з'яўлення вялікай колькасці пунктаў продажу “казённага віна”, а абвешчаная палітыка барацьбы з п'янствам праз сістэму папячыцельстваў аб народнай цвярозасці не прыносіла жадаемых вынікаў. Прыйнамаючы 30 студзеня 1914 г. на пасаду міністра фінансаў П.Л. Барка Мікалай II адзначаў: “Нельзя ставіть в зависимость благосостояние казны от разорения духовных и хозяйственных сил множества Моих верноподданных...” [1, арк. 10]. Для выпрацоўкі новай дзяржаўнай праграмы была скліканы Нарада аб мерах барацьбы з нецвярозасцю, удзел у якой прынялі прадстаўнікі міністэрства фінансаў, унутраных спраў, гандлю і прамысловасці, а таксама шляхоў зносін. Асноўныя задачы яе былі карэнная перабудова гаспадарчага жыцця насельніцтва, адпаведнае выхаванне маладога пакалення і ўздым культурнага і мэральнага узроўня насельніцтва. Нарада распрацавала план правядзення мерапрыемстваў па паслядоўнаму скарачэнню месцаў продажу моцных напояў, забароне музыкі і гульняў ў корчмах, абмежаванні часу продажу гарэлкі [2, арк. 59–62]. Падрыхтоўка да баявых дзеянняў, а затым і пачатак Сусветнай вайны паскорылі гэтую працу. 18 ліпеня 1914 г. была выдадзена пастанова аб спыненні ўсялякага гандлю моцнымі напоямі ва ўсіх раёнах, дзе будзе абвешчана мабілізацыя, а таксама на шляхах следвання войск.

Выключэнне складалі рэстараны 1-га разрада, клубы і сходы. 23 жніўня 1914 г. забарона на продаж моцных напояў была працягнута да канца венага часу [3, арк. 2, 99]. Гэтая меры датычыліся ваеннага становішча, але разам з гэтым распачалася маштабная рэформа ўсёй піцейнай сістэмы. 20 верасня 1914 г. Мікалай II абвесціў аб намеры насаўсёды забараніць продаж гарэлкі ў Расійскай Імперыі [4, с. 3].

4 лістапада 1914 г. Упраўленне Акцызнымі сбарамі Міністэрства Фінансаў распаўсюдзіла цыркуляр, які пачынаўся наступнымі словамі: “для устранения соблазна к пьянству, который до сего времени создавался чрезмерностью числа мест продажи питей, как в городах, так и в сельской местности, число мест продаж необходимо очень и очень уменшить” [5, арк. 112]. У сельской мясцовасці ў паселішчах, якія не адзначаліся ні колькасцю жыхароў, ні гандлёвым, ці прамысловым значэннем з 1 студзеня 1915 г. продаж моцных напояў цалкам забараняўся. У мястэчках продаж мог быць дазволены, але з асаблівай асцярожнасцю. Дазвол на гандаль прыватным асобам выдаваўся толькі на год, усе папярэднія дазволы скасоўваліся з 1 студзеня 1915 г. [5, арк. 111]. Корчмы на выездах з гарадоў і ўздоўж буйных шляхоў забараняліся. Пастаяльныя двары і заезжыя дамы харктарызваліся як “наиболее вредные притоны”, таму частка з іх, як месцы “непригодные и неопрятные” маглі быць таксама зачынены. Любое сумненне наконт далейшага існаванння асобных піцейных устаноў павінна было вырашацца ў бок яго ліквідацыі [5, арк. 112 адв.–113]. Пачалася маштабная ліквідацыя казённых вінных лавак, так званых “манаполек”. Толькі 4 кастрычніка па Гродзенскай губерні было ліквідавана Міністэрствам Фінансаў 20 манаполек, і пастановамі сельскіх сходаў яшчэ 5. Гарэлка і спірт вывозіліся пад наглядам паліцыі на вінныя склады, заводы былі арыентаваны на выпуск дэнатуратнага спірта [6, арк. 92]. Намеры ліквідацыі месцаў продажу спіртных напояў былі маштабныя. У лютым 1915 г. у Валкавыскім павеце засталося 5 рэнскіх пограбоў (3 у Валкавыску і 2 у Свіслачы) без права продажу казённых піцей і гарэлачных вырабаў, буфеты ў Валкавыскім грамадскім сходзе і на станцыі Баграціонаўскай. [7, арк. 25–25 адв.]. На Мінскую губерню ў 1915 г. планавалася існаванне наступнай колькасці рэстаранаў і корчмаў з правам продажу моцных напояў: Мінск – 7, Пінск – 6, Бабруйск – 4, Барысаў – 3, Клецк – 2, у Докшыцах, Нова-Барысаве, Лунінцы, Целеханах, Капылі - па аднаму [8, арк. 3 – 4].

Па распараджэнню Вярхоўнага Галоўнакамандуючага ў мясцовасцях, што знаходзіліся на ваенным ці асадным становішчы забараняўся таксама

продаж піва і портэра [2, арк. 124]. Пад забарону трапіла і так званая “пей-сахавая” гарэлка, якую яўрэі выкарыстоўвалі пад час рэлігійных абрадаў. Замест яе равінам па пасведчаннях дазвалялася купляць вызначаную ўладамі ў адпаведнасці з лікам вернікаў колькасць вінаграднага ці разынкавага віна [2, арк. 150].

Разам з забаронай на продаж моцных алкагольных напояў уводзілася адказнасць за нелегальны гандаль і злоўжыванне імі. 7 жніўня 1914 г. у Абавязковых пастановах для жыхароў Гродзенскай губерні забаранялася распіцце моцных напояў на вуліцах, шляхах, плошчах і іншых адкрытых мясцінах, а таксама знаходжанне ў грамадскіх месцах у стане “явного опьяненія”. У сельскай мясцовасці забаранялася захоўваць ў прыватных дамах спіртныя напоі ў значнай колькасці. Домаўладальнікі павінны былі паведамляць у паліцыю аб выпадках нелегальнага продажу моцных напояў. У якасці пакарання за парушэнне гэтых правіл прадугледжваўся арышт да 3 месяцаў ці штраф да 3000 рублёў [3, арк. 37].

У выніку забарончых мер і недаступнасці моцных алкагольных напояў склалася складаная сітуацыя. Побач з пазітыўнымі вынікамі (змяншэнне колькасці затрыманых п’янных асоб, павышэнне пакупніцкай здольнасці насельніцтва), паўсталі праблемы нелегальнага продажу гарэлкі і ўжывання сурагатных напояў [9, с. 4]. Часу “прымусовай цвярозасці” папярэднічаў перыяд, на працягу якога дзяржава, не гледзячы на свой афіцыйны курс, не надта прыслухаўвалася да імкнення грамадзян спыніць п’янства. На 1908 г. заставаліся не зацверджанымі каля 12 000 пастанов ѕельскіх сходаў з усёй Расійскай Імперыі аб забароне продажу гарэлкі і закрыцці вінных лавак [10, с. 2].

Вялікая ўвага надавалася праблеме п’янства сярод вайскоўцаў, бо ад гэтага залежыла баяздольнасць арміі і лёс дзяржавы. Але сітуацыя была несуцішальная. У Гродна адным з месцаў легальнага продажу моцных напояў быў рэстаран 1-га разрада Войцэха Паплаўскага. З пачаткам баявых дзеянняў яго наведваў амаль увесь афіцэрскі склад. Аб іх паводзінах дакладаў у рапарце ад 9 верасня 1914 г. губернатару гродзенскі паліцмейстер: “офицеры, зачастую напиваясь, выходят из рамок приличия, поют песни, в самом ресторане обнажают шашки и занимаются фехтованием... компания офицеров, проходивших через Гродно частей Кавказских войск, напившись, танцевала лезгинку... 8 сентября напившегося до невменяемости офицера пришлось вынести из зала на руках, не успели вынести, как с ним сделалось дурно”. Кампанію адпачывающим афіцэрам складалі

жанчыны “лёгкіх паводзін” [3, арк. 113-113адв.]. Супакоіць, ці абмежаваць афіцэрскія кампаніі не былі здольныя ні рэстаратар, ні паліцыя. Папулярнасць установы і імкненне да дадатковага прыбытку хутка падвяло Паплаўскага. У снежні 1914 г. у выніку вобыску ў яго былі знайдзены моцныя спіртныя напоі без адпаведных дакументаў. Чыноўнікі актызнага надзору прапаноўвалі накласці на яго штраф у памеры 500 руб. і 2 месяцы арышту, але ваенны камендант абмежаваўся 300 руб. і адным месяцам арышту [3, арк. 198-199].

Ніжэйшая чыны не маглі сабе дазволіць наведванне рэстараанаў, таму сталі кліентамі нелегальных корчмаў і гандляроў. 16 снежня 1914 г. камандуючы 4-ым гусарскім Марыупальскім палком, што знаходзіўся ў Беластоку прасіў дапамогі ў ўпраўляючага актызнымі зборамі Гродзенскай губерні: “во всех пивных, равно и у многих лиц, не имеющих на то права... производится продажа водки, главным образом нижним чинам” [11, арк. 18]. У той жа час (22 снежня 1914 г.) гродзенскі губернатар В. М. Шыбека загадваў павятоваму спраўніку вырашыць сітуацыю ў Ваўкаўску, дзе “нижние чины появляются на улицах в пьяном виде, потайные кабачки почти на каждой улице и между прочим у еврея Липшица по Александровской улице” [12, арк. 4]. У лістападзе 1914 г. жыхар Бельска Андрэй Бажок у лісце да губернатара адзначаў: “Наш город настолько известен пьянством, что здесь нарочно военные приезжали выпить, а точнее нижние чины... можно встретить на каждом шагу в пьяном виде”. У выніку заявы Бажка была праведзена праверка, і выясцілася, што негледзячы на тое, што загадам па гарнізону ад 17 верасня 1914 г. забараняўся продаж і распіцё гарэлкі і спірта, выдача іх працягвалася з 2 крамаў. За верасень-кастрычнік 1914 г. было рэалізавана па дакументах ваеннага ведамства 500 бутэлек, па дакументах павятовага і вольнапрактыкуючага доктара – 150 і 300 адпаведна [3, арк. 170, 172]. Між тым кіраўнік Бельскага павятовага камітэта папячыцельства аб народнай цвярозасці аптымістычна паведамляў, што “народ отрезвел и пьянства не видно” [3, арк. 173].

У Брэст-Літоўскай крэпасці намеснікам каменданта па грамадзянскай частцы на працягу жніўня-снежня 1914 г. было разгледжана 26 спраў аб нелегальным продажы піва і моцных напояў (пры гэтым 3 у дачыненні адной асобы). Прыцягненне да адказнасці прадугледжавалася як за сам гандаль, так і за самавольнае перамяшчэнне і захоўванне спіртных напояў. Па 10 справах віноўныя былі прысуджаны да высылення. Падставамі для высылення былі паўторныя выпадкі, зпаіванне ніжніх чыноў і продаж

дэнатурата. За продаж піва пакаранне звычайна складала ад 10 руб. штрафа да 3 тыдняў арышту. А вось уладальнік піваваранага завода Шульц быў асуджаны за продаж піва сялянам на трох месяцы, але затым па невядомым прычынам вызвалены [13, арк. 99].

Спажыванне дэнатуратнага спірта было небяспечна для жыцця, тым не менш колькасць такіх выпадкаў у 1914 г. узрасла ў параўнанні з папярэднім часам па прычыне яго даступнасці. Для засцярожання насельніцтва для бутэлек з дэнатуратам былі распрацаваны яркія этикеткі чырвонага і фіялетавага колеру з выявай чэрапа і касцей [2, арк. 167–168]. За продаж дэнатуратнага спірта прадугледжваўся максімальны штраф і высыленне. Часам гандляры імкнуліся падмануць сваіх пакупнікоў. Так жыхарка Брэста Антаніна Малярэвіч прадавала дэнатуратны спірт разведзены газаваным ліманадам (у выніку выкryцця ў 1915 г. была выселена) [13, арк. 54–55]. Юзэфа Сабалеўская з Гродна разводзіла дэнатурат невядомай вадкасцю і прадавала ў сваёй краме ў бутэльцы з-пад “Кіеўскай наліўкі” (1 студзеня 1915 г. быў вынесены штраф у памеры 300 руб. з магчымасцю замены на месяц арышту) [13, арк. 241]. Пад час вобыску ў Наталлі Лукашынскай з урочышча Выгода Беластокскага павета былі знайдзены $\frac{1}{4}$ вядра (каля 3 літраў) дэнатурата з растворам камфары і бутэлька дэнатурата пераваранага з мёдам (была асуджана на 6 тыдняў арышту, у чэрвені 1915 г. была затрымана разам з мужам і прысуджана да высылення, аднак пазбегла пакарання па прычыне адступлення расійскіх войск) [14, арк. 2, 13].

Асобная група правапарушэнняў была звязана з фармацеўтычнай дзеянасцю. Дзеля атрымання спіртаўтымліваючых вадкасцяў асобныя грамадзяне падраблялі рэцэпты, а замест пячаткі выкарыстоўвалі адбіткі 3-х ці 5-капеячных манет [5, арк. 118]. Аднак і аптэкарэ імкнуліся зарабіць у склаўшайся сітуацыі. Аптэкар Алдзейскі з Гродна па дакументах купіў для ваенных патрэб 9 вёдзераў спірта, а старшаму доктару 174-га пяхотнага палка перадаў усяго $\frac{1}{2}$ вядра, астатні спірт вырашыў рэалізаваць. Пад час затрымання Алдзейскі спрабаваў выліць спірт, але беспаспяхова [13, арк. 207]. 23 мая 1915 г. быў затрыманы ўладальнік аптэкі ў г. Слонім Валерыян Страбейка за продаж ніжнім чынам і прыватным асобам настойкі “пярцоўка”. За трох з паловай месяцы Страбейка прадаў 35 вёдзераў спірта і адаслаў запрос яшчэ на 150. Для парашуннання, аптэка Прыпінскага ў Слоніме за год рэалізавала ўсяго 7 вёдзераў. Аб памеры прыбылку такога гандлю сведчыць тое, што Страбейка купляў спірт па 19.95 руб. за вядро,

разводзіў яго і прадаваў “настойку” па 1 руб. за 1/100 вядра. Такім чынам, чисты прыбытак з аднаго вядра складаў каля 100 руб. Улічваючы памеры такога гандлю Страбейка быў прыгавораны да 2000 руб. штрафу, з заменай на два месяцы турмы, і высланы ў Енісейскаю губернню пад нагляд паліцыі [13, арк. 22–27].

У сельскай мясцовасці справы з раскрыццём выпадкаў нелегальнага продажу спіртным напояў ішлі горш. Паспяховасць такіх спраў залежыла ад паказанняў сведак. Але ва ўмовах вёскі, калі гандрялоў было не так шмат і яны былі знаёмы пакупнікам, заявы пісалі ці людзі пакрыўданыя, ці тыя, хто выпадкова трапіў ў кампанію. Паказальнымі ў гэтым плане сталі наступныя справы. У мятэчку Індура Гродзенскага павету 31 снежня 1914 г. быў складзены пратакол за продаж спіртных напояў на мясцовага жыхара Моўшу Дубоўскага. Па паказаннях сведак той восенню 1914 г. здолеў купіць вялікую колькасць казённага віна (гарэлкі) моцнасцю 40° і 57° . Гарэлку прадаваў ён з вялікай асцярожнасцю і па неймаверна высокай цэнзе – ад 2 да 3,5 руб., у той час, як да пачатку вайны бутэлька гарэлкі каштавала прыблізна 60 кап. Гэта магчыма і стала падставай для заявы. Але пад час вобыску ў яго здолелі знайсці толькі адну бутэльку гарэлкі і бутэльку з вішнёвай наліўкаў, што было недастаткова для прыцягнення Дубовіча да адказнасці [13, арк. 223–225]. У вёсцы Гошава Хомскай воласці Кобрынскага павету мясцовы селянін запрасіў да сабе чыноўніка Варшаўскага Губернскага Праўлення Васіля Міхно, які пасля гэтага данес акцызным чыноўнікам і паліцыі, што ў гасцях частаваўся “Нежынскай рабінавай настойкай” з крамы Рыўкі Хазановіч у Хомску. З пачаткам следства сяляне былі адвезены ў Хомск для вочнай стаўкі з Хазановіч, але там адмовіліся пазнаваць яе і заявілі, што гэта зусім не тая асоба, бо “гораздо моложе и выше” [13, арк. 84–86]. Справа так і не была завершана ў сувязі з наступленнем нямецкіх войск.

Такім чынам, у Расійскай Імперыі ў 1914 г. пачала рыхтавацца праграма па паступовому абмежаванню продажу алкагольных напояў, аднак у выніку пачатка Першай сусветнай вайны ўлады пайшли на рэзкія змены, фактычна стварыўшы сістэму “сухога закона”. У заходніх губернях, якія апынуліся на ваенным становішчы, дзейнічалі больш жорсткая забаронная меры, але папярэдняя непаслядоўная палітыка і імклівасць перамен выклікалі непажаданыя вынікі, такія як рост нелегальнага продажу алкагольных напояў і спажывання алкагольных сурагатаў, да змагання з якімі ўлады былі непадрыхтаваны.

-
1. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГАБ)(Гродна). – Фонд 22. – Воп. 1. – спр. 10.
 2. НГАБ (Гродна). – Фонд 30. – Воп. 1. – спр. 604.
 3. НГАБ (Гродна). – Фонд 1. – Воп. 27. – спр. 2948.
 4. Бородин, Д.Н. В защиту трезвости. – Петроград, 1915.
 5. НГАБ (Гродна). – Фонд 30. – Воп. 1. – спр. 447.
 6. НГАБ (Гродна). – Фонд 30. – Воп. 1. – спр. 594.
 7. НГАБ (Гродна). – Фонд 22. – Воп. 1. – спр. 2.
 8. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (Мінск). – Фонд 132. – Воп. 1. – спр. 55.
 9. Мендельсон, А. Итоги принудительной трезвости и новые формы пьянства. – Петроград, 1916.
 10. Наша Ніва. - № 5. – 29 лютага 1908 г.
 11. НГАБ (Гродна). – Фонд 30. – Воп. 2. – спр. 20.
 12. НГАБ (Гродна). – Фонд 1. – Воп. 9. – спр. 2165.
 13. НГАБ (Гродна). – Фонд 30. – Воп. 1. – спр. 890.
 14. НГАБ (Гродна). – Фонд 1. – Воп. 9. – спр. 2070.